

Выхоўцаў масы ў духу бязмежнай адданасці вялікай справе Леніна—Сталіна—ганаровай задачай друку

АПАВЯДАЮЦЬ ВЫБАРШЧЫКІ

Падрыхтоўка і выбары ў Вярхоўны Совет СССР з'явіліся для нашай газеты сур'ёзнай школай. Масы выбаршчыкаў прад'явілі новыя павышаныя патрабаванні. Было ясна, што старым метадам нічога не зробіш. Патрабавалася больш уключыць увагі арганізацыйнай рабоце, пільнай трымаць сувязь з масай выбаршчыкаў.

З першых дзён выбарчай кампаніі клімавіцкая газета «Комуна» пачала сістэматычна растлумачваць пытанні, звязаныя з выбарамі ў Вярхоўны Совет СССР. Апрача прапагандыскіх артыкулаў, растлумачваючых кожны паасобку артыкул Канстытуцыі і выбарчага закона, быў уведзены спецыяльны аддзел кансультацый (Адказаванам на пытанні). Рэдакцыя атрымала мноства пытанняў ад выбаршчыкаў агульнага характару. Рэдакцыя давала адказы. Больш характэрныя, агульныя і цікавыя пытанні растлумачваліся праз газету. Кансультацыйны аддзел быў азмешчаны ў 16 нумарах газеты.

Сваёй работай мы імкнуліся надаць друкаванаму слову найбольшую сілу і значэнне, не агульнымі фразамі, а канкрэтнымі фактамі, прыкладамі з жыцця рабочых, калгаснікаў, інтэлігенцыі нашай агульнай прапагандавалі Сталінскую Канстытуцыю і выбарчы закон.

У артыкуле «Апавядаюць старыкі» дзед Сяргей з калгаса імя Варашчылава, Раднянскага сельсавета, па просьбе маладых выбаршчыкаў, раскавае, як у старыя дні выбары і стасункі.

— Аг, што там і кажаць, — гаворыць дзед Сяргей, — які там былі выбары. Закаваў граматнага выбарца. А хто ў нас тады быў граматным. Вядома, кулак які-небудзь.

— А нашто-ж вы за кулак галасавалі? — дапытвае моладзь.

— Ці-ж мы ведалі, за каго галасуем. За кулак, была, кулак, паставіць галеры, даць тарох якога пі фасолі і агадываць галасаванне: «Кідай у талерку».

— А ў яку талерку кідаць?

— Кулак Салаў хапэ стваць валацым старастам. Быка зарэзаў. Паў, падгараваў селян, за руку падводзіў да талеркі...

— А жаныны галасавалі?

— Дзе там жанчыны. Жанчыны былі тады беспрацыва, дэма, забіта... Работы Жалюў Ісаж раскавае, як ён разам з рабочымі Калгасаўскага рудніка дабіваўся паслаць дэпутатам у IV думу спесара Пятроўскага.

— І што-ж?

— Дэпутатам правалі, а там яго і арыштавалі.

Калгаснік Ягор гаворыць:

— З маленька працаваў па найму. Многа хадзіў, шукаючы кавалка хлеба. Шпёр я з жонкай атрымаў у калгасе на прападні толькі авасам, за восем

месяцаў, хлеба столькі, што хопіць яго да новага ўраджаю і яшчэ для продажу астанецца.

А жонка Ягора раскавае:

— Толькі старэйшая дачка ў нас асталася неадуванай. У дронны час нарадзілася. А вось сын — інжынерам хутка будзе, маладая дачка — на чацвёртым курсе медыцынскага інстытута.

Выбарчай кампанія актывізавала рабелёжораў і чытачоў. Гэтым спрыяла і правядзеная рэдакцыйная масавая работа: у часе выбарчай кампаніі былі праведзены дзве нарады рабелёжораў і рэдактараў насценных газет, узамацілася сувязь з аўтарамі праз пасылку пісем і кансультацый. У выніку прыток пісем у рэдакцыю павялічыўся ў два разы з 10—15 да 20—30 штодзень.

Усё гэта дало магчымасць газете павялічыць колькасць да выдання пытанні агітатараў. Па-іншаму агульнай рэдакцыяй узамацілася, стаў больш даходлівым да чытача. Многія аўтары агітавалі за выданням блоку камуністаў і беспартыйных не толькі ў артыкулах, але і ў верхах.

Лепшыя агітатары і прапагандысты раскаваў праз газету «Комуна» аб сваёй рабоце на ўчастках, дзейнічалі вопытам сваёй работы.

25 сакавіка газета выступіла са старонкай абмену вопытам работы агітатараў і прапагандыстаў рэдакцыяй выбарчай кампаніі. Аўтары гэтай старонкі дзейнічалі вопытам сваёй работы, гаворылі аб недахопах, уносілі прапановы — як зрабіць агітатую ўсебаковай, цікавай.

Амаль у кожным нумары газеты змяшчаўся аддзел «Падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет СССР». Гэтай рабоце прысвечаны тры перадавыя артыкулы, не кажучы аб тым, што ўвесь астатні матэрыял ўзвясваецца з выбарчай кампаніяй. На старонках газеты вымацавалася ўжо 25 прапагандыстаў і агітатараў.

17 красавіка праведзена раённая нарада рэдактараў насценных газет і рабелёжораў па пытанню падрыхтоўкі да выбараў. На нарадзе заслухана дэклараванне насценных газет сілкінскага завода і калгаса імя Леніна, Судзіўскага сельсавета. Тут-жа быў заслуханы дэклараванне раёнай газеты і агульнае думу ў выбарчай кампаніі. Рэдактары і рабелёжоры падзяліліся вопытам работы з тым, каб працаваць яшчэ лепш, каб выбары ў Вярхоўны Совет сустраць добра падрыхтаваўшыся.

Е. ЭРЭНГРОС,
рэдактар раёнай газеты «Комуна», Клімавіцкага раёна.

ГУТАРКІ І ДАКЛАДЫ АБ ДНІ ДРУКУ

На прадпрыемствах і ўстановах Гомеля разгарнулася падрыхтоўка да дня большэвіцкага друку.

Згодна паставы бюро гаркома КП(б)Б з 4 па 10 мая па ўсіх кіраваных партарганізацыях правядзены партыйныя сходкі разам з чытачамі газет, рабелёжораў, стаханавцаў, прысвечаны дню друку.

На агульных сходках фабрык, заводаў і ўстаноў будучыя заслужэнцы дэкларацыі рэдактараў фабрычна-заводскіх

і ваенных газет аб разгортванні рабелёжораў друку. Палярэдне будучы працаваць самаправерачныя брыгады па высвятленню работы нізавога друку.

5 мая праводзіцца партыйна-комсомольскі, профсаюзны і рабелёжорскі сход актыва разам з стаханавцамі і чытачамі газеты «Палеская праўда», прысвечаны дню большэвіцкага друку.

Н. ГІРШЫН.



Рэдакцыя лепшай насценнага раёна-інструментальнага цеха менскага сталінаўскага завода імя Варашчылава вылучыла да дня друку свой самы нумар. На здымку: рэдакцыя па выкусах іх нумара насценнага, прысвечанага 1 мая, Салава імя Марыя Шчасліная, Рына Брудо (аднаго рэдактар), Ісаж Фігарытнін і Самуіл Чарноў.

У БАРАЦЬБЕ ЗА УМАЦАВАННЕ БАЯВОЙ І ПАЛІТЫЧНАЙ ПАДРЫХОТКУ

У часпі, дзе камісарам тав. Шалюкоў, 1-га мая вышаў 98-ы нумар шматтыражнай чырвонаармейскай газеты. Стрыжнем усёй работы гэтай газеты з'яўляецца барацьба за павышэнне якасці баявой і палітычнай падрыхтоўкі, барацьба супроць расхлябанасці і неарганізаванасці ў вучобе, супроць расфарадлівасці дарогата рабочага часу.

Газета канкрэтна паказвае лепшыя людзей, перадае вопыт перадавікоў, арганізуе сацыялістычнае саборніцтва і дапамагае камандаваць працаваць саборніцтва.

У № 81 шматтыража перадае пільны вопыт правядзення палітычных заняткаў у групе тав. Абрамкіна на тэму «Таржэсце сацыялізму ў вясце». Газета падрабязна раскавае, як групавы дэклараванне жыцця селяніна да рэвалюцыі і зараз раскаваў байцам аб жыцці свайго бацькі:

«Калі ўспомніць прапрадзед мінла, — гаворыць групавод, — то можна прывесці прыклад з жыцця майго бацькі. Да Кастрычніцкай рэвалюцыі мой бацька жыў бедна. Ён ніколі не меў ботаў, а хадзіў у лапцях. Зусім нішчы жыць бы пры савецкай уладзе. Мой бацька толькі ў калгасе ўбачыў існаванне жыцця. Наўдана я атрымаў ад яго пісем, у якім ён піша, што на прападні ў гэтым годзе ён атрымаў 90 пудоў жыта і 30 пудоў пшаніцы».

Апрама гэтыя групавод аскарытоўрае для сваіх заняткаў мастацкую літаратуру, падручнікі і іншыя дапаможнікі. Байцы з зацікаўленасцю слухаюць тлумачэнне ўрока і добра ўсваяюць матэрыял.

У гэтым-жа нумары раскаваецца аб

перадавіках баявой вучобы, маладых чырвонаармейцаў т.т. Тэштыве, Вахрамеева, Югіне, Жуэне і інш.

У дзесятках пісем у газету ваявоў раскаваецца аб вопыце сваёй работы, аб тым, якія дабіваюцца высокіх ацэнак. Любоў да сваёй справы, жаданне хутчэй асвоіць вышнімі баявой і палітычнай падрыхтоўкі стымую ўпартаў работу. Вопыт гэтай работы газета перадае з нумара ў нумар.

Многа месца аддае газета на сваіх старонках, пытаннем сацыялістычнага саборніцтва. Амаль у кожным нумары газета друкуе абавязальствы байцоў і вымацавалі гэткі абавязальствы. У № 85 газета ўмацавала на дзеньную арганізацыю саборніцтва ў падраздзяленні, дзе камандзірам т. Грэйці. Артыкул быў абмеркаван на сходзе байцоў і камандзіраў падраздзялення, пасля чаго прынялі канкрэтыя абавязальствы. У № 86 шматтыража агульбаваў гэткі абавязальствы за подлімас байцоў і камандзіраў т. Покачалава, Віктарава, Матвеева і інш.

Але газета не толькі раскавае аб цікавых вопытах у рабоце байцоў і камандзіраў, яна бічуе і адмоўныя бакі. 40 пастаяльных ваявоў у газете дапамагаюць выяўляць недахопы ў рабоце часпі. Чырвонаармейская газета стала актывным барацьбам за ўмацаванне баявой і палітычнай вучобы байцоў. Задача рэдакцыі — яшчэ больш умацаваць работу з ваявоў, штодзённая згуртоўваць вакол газеты і вырощваць чырвонаармейскі, ваявоўскі актыв.

М. ГОЛМАН.

СОТЫ НУМАР

У розны час прышоў на завод імя Варашчылава кожны з гэтай чвэрці юнакоў і дзяўчат. Хутка ўсе яны апынуліся ў адным калектыве рамонтна-інструментальнага цеха. Як актывныя рабелёжоры іх выбралі ў склад рэдакцыі паважнага насценнага «Варашчылава». Рэдактарам была вылучана маладая тэхнік Рына Брудо. Актывнымі яе памочнікамі з'яўляюцца ўсе астатнія члены рэдакцыі — спесар Самуіл Чарноў, табельчыца Марыя Шчасліная, шліфавальшчык Ісаж Фігарытнін.

Сёння гэта невялікая група перажывае асабліва радаснае хваляванне. Сёння, у дзень большэвіцкага друку, яны выпускаюць соты нумар свайго насценнага.

Вось перад імі альбом, у якім сабраны ўсе 99 нумароў «Варашчылава». Невялікая па размеру насценнага асветляе розныя пытанні з жыцця цеха, завода, вайны. Як правільна, кожны нумар складаецца з 3—4 невялікіх, ясна напісаных заметак, хораша аформленых карыкатурамі, малюнкамі. Есць і пільны нумары, прысвечаныя якому-небудзь аднаму пытанню.

— Газета павінна быць масавай — гэта было нашай найвяльвейшай задачай, — гаворыць рэдактар тав. Брудо. Рэдакцыя асноўную сваю увагу ўдзяляе арганізацыі вакол сабе рабелёжорскага актыва.

«Варашчылава» залічвае зарэз да 25 актывных рабелёжораў. Створі іх: стары работнік завода майстар Гляхенцеў, рамонтны спесар, член гарсовета тав. Пагоскі, токарь тав. Штэйнер, водарэзачны тав. Кацка, стары мехатар тав. Шынэвіч і іншы. Пішуць у газету работнікі, стаханавцы і іншыя цехаў.

Варытоў за свечасовае і добраахвотнае вымацаванне рамонтных работ-уначала невялікая насценнага. Вось некалькі прыкладаў. У рамонт паступіў з кулі пнеўматычны молат. Прастаў ён пару месяцаў, і ніхто нават не думаў яго рамантаваць. Не хадзіла рада дэталей.

Рэдакцыя «Варашчылава» атрымла вельмі агульнае ад стаханавцаў кулі. Яны скардзіцца на рамонтны цех. Гэта асабліва змяшчаецца ў газете. Але на гэтым справе не канчэцца. Па ініцыятыве рэдакцыі склаўся актыва вытворчых нарадаў, дзе шырока абмеркавалі работу стаханавцаў кулі. Тут-жа былі ўстаноўлены пэўныя тэрміны хутэйшага скачэння рамонтна молата. За дакладнасцю вымацавання гэтага рамонтна штодзень сачылі члены рэдакцыі. Праз некалькі дзён молат быў адрамоніраваны і кулі.

І. ТУРЭЦІН.

ВУЧОБА РАБЕЛЬКОРАЎ

Кабінет друку пры мескім Думе партыйнага актыва ае апошні час умацаваў работу сярэд рабелёжораў і рабелёжорскіх нізавога друку прадпрыемстваў.

6 мая пры Думе партыйнага актыва адрамоніравана дзесяцідзённая курсы для рэдактараў насценных газет. На курсах будучы займацца 35 чалавек.

10 мая склаўся нарада рабелёжораў, актывістаў — хатніх гаспадыняў па пытанню іх удзелу ў выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет СССР і рабоце насценных газет на выбарчых участках. Намечана правесці нараду па гэтым-жа пытанню з маладымі рабелёжораў, якія вырасталі за час выбарчай

Вось другі прыклад. Паўтара месца на стаяў у рамонтне фрезэрны станок № 103. Нарэшце яго адрамоніравалі, што на ім немагчыма было працаваць. Майстар механічнага цеха фрезэршчык тав. Высёўка звярнуліся ў рэдакцыю «Варашчылава» з дапамогай. Станок патрабаваў паўтара года рамонтна. Газета, змяшчўшы заметку гэткіх таварышоў, дабілася ад начальніка цеха неадкладнага выпраўлення станка. Такіх прыкладаў можна прывесці дзесяткі.

Вельмі многа газета аддае увагу якасці рамонтных работ, працоўна-дасціпнасці, тэхніцы безапаснасці барацьбы з аварыямі. 17 красавіка г. вышаў нумар, прысвечаны працоўна-дасціпнасці, дзе бічующа прагучалі пільны і дошчы.

Сваёй вострай крытыкай «Варашчылава» нямае дапамог заводскім арганізацыям у выхаванні дзесяткі стаханавцаў — перадавікоў вытворчых цехі.

Ні адна падзея не прайшла б м. насценнага. Газета ўдзяляе шмат увагі інтэрнацыяналізму выхаванню рабочых, шмат нумароў прысвечаны барацьбам за свабодную дэмакратычную Іспанію, рабоце МОПР, шмат аб асветляцтва абароннай работы цеху. У часе вучбы на працягу рэанаві абароне горада вышлі спецыяльна дзе малакі, у якіх канкрэтна раскаваецца, што павінен рабелёжорны работнік на сігналы паветранай трывогі.

Цялы нумары прысвечаны такім пытанням, як 70-годдзе нараджэння вялікага пролетарскага пісьменніка Максіма Горькага, смерць пісьменніка Нікалая Остроўскага, падвясчэнне «Зэлы Совету» і інш.

Выбары ў Вярхоўны Совет СССР, зарэз у Вярхоўны Совет БССР пільнага патульваюцца «Варашчылава» і выкладае невялікіх прапагандыскіх заметак. Напрыклад: «Ш павяваецца ўсеагульным выбарчым правам», «Аб Сталінскай Канстытуцыі». Рад заметак прысвечана з нятыкам гуржоры па вывучэнню Палжэнна аб выбарах.

Цяжка ў невялікіх артыкулах па рабоце раскавае ад той вялікай работы, якую прарабіла гэта насценнага. Рабочыя-інструментальшчыкі, рамонтныя лобачы і працаюць сваю газету. Яна з'яўляецца сапраўдным большэвіцкім арганізатарам мас. Ізначылі заўсёды дзейсны.

Слаўны роблей самага нумара і вялікай лепшай насценнага завода будзе адзначаць увесь калектыв прапрыемства.

І. ТУРЭЦІН.

САМАЯ ВОСТРАЯ І САМАЯ МОЦНАЯ ЗБРОЯ НАШАЙ ПАРТЫІ

Сёння — 5 мая — Дзень большэвіцкага друку. Увесь савецкі народ адзначае гэту знамянаную дату ў гісторыі рабочага большэвіцкага друку, у гісторыі яго барацьбы супроць усіх воорагаў партыі і працоўных мас, за чыстату і незымаленасць марксісцка-ленінскага сцягу, за перамогу сацыялізму ў нашай краіне.

У нашай савецкай краіне друк з'яўляецца магучай зброй арганізацыі і асветы працоўных мас, велізарнай сілай у справе выхавання мас у камуністычным духу, арганізацыі мас вакол большэвіцкай партыі. Інакш друк, створаны і вясцываны Леніным і Сталіным, з'яўляецца ў руках большэвіцкай партыі велізарным сродкам для згуртавання мільянаў мас працоўных нашай вялікай радзімы на барацьбу за заваяванне новых перамог камунізма. Сілу большэвіцкага друку, крыніцу яго ўсплыну і поспеху ў Леніна і Сталіна заўсёды бачылі ў ценар арганізацыйнай сувязі газеты з масамі.

Узрост для ўсяго нашага друку, для ўсіх рабелёжораў газет была і ёсць наша сталінская «Праўда» — орган Цэнтральнага Камітэта нашай партыі. «Праўда» — гэта любімая ўсім нашым народам газета. І гэта падкрэслена лініі раз толькі тое, што «Праўда» пачынае выконвае ленінска-сталінскае ўказанне аб масавасці газеты. Яна сотымі тысячамі шыфры звязана з рабочымі, селянінамі, інтэлігенцыяй нашай краіны; аб гэтым гаворыць змест кожнага нумара «Праўды». Праўдзіст — гэта слова заўсёды гукалі і прадаўжае гучаць як увасабленне адданасці справе партыі Леніна—Сталіна, як увасабленне непрымырлінасці ў барацьбе з воорагамі народа, як увасабленне палкага барацьбы, агітатара, масавіка, арганізатара мас. Слаўныя традыцыі «Праўды», ленінска-сталінскі стыль і метад яе работы заўсёды павіны быць прыкладам у рабоце кожнага рабелёжора газеты.

У нашай савецкай краіне, чаго няма

В. МАЛІН,
заг. аддзелам друку і выдавецтва ЦК КП(б)Б.

ні ў адной нашай краіне свету, створаны выдатны ўмовы і магчымасці для пільнай работы друку. Гэта залаты літарай запісана ў нашай Сталінскай Канстытуцыі.

На аснове гэткіх цудоўных створаных магчымасцей расце, развіваецца і мацее наш большэвіцкі друк. А рост друку, газет, кніг, журналаў у савецкай краіне сапраўды велізарны. У гэтым росце відэа ярка росце культуры народаў СССР, ён з'яўляецца жывам і яркім доказам перамогі сацыялізму ў нашай краіне. У царскай Расіі ў 1913 г. выдавалася ўсяго толькі 859 газет з тиражом у 2.729 тыс., а ў СССР у 1937 г. выдавалася 8.521 газета з тиражом каля 36.197 тыс. экз. Газеты ў СССР выходзяць на 69 мовах.

Вялічны па сваёму размаху і росце друк у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы. Работнікі друку БССР, працоўныя масы рэспублікі з законнай гордыцю адзначаюць Дзень друку новымі фактамі праўдзельных клопатаў нашай вялікай партыі аб выкарыстоўванні грамадзянімі БССР гарантованых Сталінскай Канстытуцыяй праў. У гэтым годзе, па рашэнню Сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), у БССР пачалі выходзіць чатыры новыя абласныя газеты: магільска-віцебская, гомельская, палеская і беларуская мове і новая рэспубліканская камсамольская газета «Сталінская моладзь» на рускай мове.

У гэтым годзе, па рашэнню ЦК ВКП(б), пачалі выходзіць тры новыя раёныя газеты ў БССР: магільска-віцебская, гомельская, новая газета на беларускай мове. У БССР у сучасны момант выдаюцца 8 рэспубліканскіх газет, 4 журналы, 4 абласныя газеты, 92 раёныя газеты, 90 фабрычна-завод-

скіх шматтыражаў і каля 15 тысяч насценных газет. Гэта велізарная сіла ў руках партыі.

Увесь наш друк у мінулым годзе ўваў сур'ёзнайшым экзамем. Адказнасці і вялікія залаты выраслі і выконвалі работнікі большэвіцкага друку пры правядзенні работ па растлумачэнні найвяльвейшым масам працоўных найвяльвейшага гістарычнага значэння Сталінскай Канстытуцыі, самай дэмакратычнай Канстытуцыі ў свеце, па падрыхтоўцы і правядзенню выбараў у Вярхоўны Совет СССР, па забеспячэнню поўнай перамогі сталінскага блока камуністаў і беспартыйных на выбарах, па падрыхтоўцы і правядзенню дванадзіцігодня Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, па вымацаванні рашучай лютэўска-сакавіцкага (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б) аб авалоданні большэвізмам і вырванні япон-германскіх трапкіска-бухаранскіх і нацыяналістычных шпінэляў, дыверсантаў і забойцаў.

Адказнасці і вялікія залаты ўскладзены на друк у справе вымацавання рашучай студэнцкага (1938 г.) Пленума ЦК ВКП(б) у справе правядзення выбараў кіруючых партаргану, а таксама ў справе правядзення выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Адказнасць ускладзены партыйны залач на работнікаў друку велізарна. Гэта тым больш неабходна падкрэсліць, што пэўная частка работнікаў друку БССР не дала сур'ёзнага палітычнага экзамена і не апраўдала высокага даверу, якое ім аказаў партыя, і што не ўсе яшчэ газеты поўнацю апраўдаюць сваё вымацаванне назначэнне калектыва прапагандыстаў, агітатара і арганізатара мас.

Узяць хопіць такога важнейшага пытанне, як асветленне ў газетах пытанняў партыйнага жыцця. Вядома, што Цэнтральны Камітэт ВКП(б) ускрыў сваім рашэннем ад 15 сакавіка 1938 г. «Аб асветленні ў газетах пытанню партыйнага жыцця» буйнейшымі недахопы ў рабоце газет «Звязда» і «Савецкая Беларусія» —

гэта бясістэмнасць і павярхоўнасць у асветленні партыйнага партыйнага жыцця, і асабліва недавальнае асветленне гэткімі газетамі работы партарганізацыі па вымацаванні рашуча студэнцкага (1938 г.) Пленума ЦК ВКП(б).

Адначасна ў рашэнні ЦК ВКП(б) ад 15 сакавіка 1938 года неахопы ў рабоце газет «Звязда» і «Савецкая Беларусія» не ў меншай ступені адносіцца да большэвіцкіх раёных газет БССР. Выпадковыя заметкі на партыйныя тэмы, пераважна перадукоўкі і іншыя газет, павярхоўнасць і бясістэмнасць — усё гэта яшчэ да гэтага часу не ажыта з практыкі работы рэдакцый газет. Напрыклад, рэдакцыя веткаўскай раёнай газеты «За большэвіцкі тэмпы» за тры месяцы (студзень—сакавік 1938 г.) не надрукавала ніводнай заметкі на партыйную тэму. У пухавіцкай раёнай газете са студзеня па сакавік месяц надрукавалі толькі адзін перадавы артыкул на партыйную тэму і адна заметка. Таксама вельмі слаба асветляюць партыйныя жыццё асвейская, прапільская, бярэзінская раёныя газеты і інш.

Некаторыя нашы работнікі газет самі яшчэ да гэтага часу не аслабіліся ад ідэічнай хваробы бясхлестнасці і не праймаюць пачуццём адказнасці за кіравніцтва газетай, журналам і тым самым граюць на руку толькі воорагам. Ні чым іншым, як наўсачна палітычна бясхлестнасці, нельга вытлумачыць тое, што ў рэдакцыі газет мы мелі нявыніжым выгляд апачатак вылазі варажых элементаў (асвейская, дрыбінская раёныя газеты).

Павышэнне пільнасці не на словах, а на справе для ўсіх нашых работнікаў газет азначае ўменне распазнаваць і зрываць маскі з сапраўдных воорагаў партыі, рабочага класа і ўсіх працоўных нашай радзімы, выкрываць шкурнікі, кар'ерыстаў, перастрахоўшчыкаў.

Кожны работнік друку павінен памятаць з усёй сілай аб тым, што разгортванне самай суровай крытыкі і самакрытыкі ў рабоце газет б'е галоўны сродкаў для ўмацавання работы самой газеты, для ўмацавання яе сувязі з масамі.

Актывна ўдзельнічаючы ў правядзенні выбараў кіруючых партаргану, ра-

ботнікі друку абавязаны сістэматычна асветленнем выбарчай кампаніі на старонках газет і журналаў дапамагчы ўспераму партыйным арганізацыям выбараў у кіруючы партыйныя органы правяральных большэвікоў, бязмежна адданых нашай партыі, выправажаных у барацьбе з воорагамі народа і зольных да ханца абароны справы камуністычнай партыі.

Вялікі і адказны залачы ўскладзены на друк у справе падрыхтоўкі і правядзення выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Задачы правядзення выбараў у Вярхоўны Совет БССР зарэз больш услаблены, размах агітатыва-прапагандыскай і арганізацыйнай работы значна шырэйшы і залача дабіцца яшчэ большай перамогі блока камуністаў і беспартыйных на выбарах велізарна.

Рэспубліканскія, абласныя, раёныя газеты і ўвесь нязвы друк абавязаны ўсебакова вясці сваю работу па паказу перамогі сацыялістычнага будаўніцтва ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, паказу росквіту культуры, нацыянальнай па форме, сацыялістычнай па змесце, паказу росцы працоўных і на гэтай аснове мабілізаваць творчую палітычную актывнасць мас на вырванне палітычных і гаспадарчых залач.

Пры

ГАЗЕТА І ПІСЬМО

У День друку кожній газеті аб'являють прощальне слово, свою роботу і оцінюють її значення, її достаток і недоліки. Газета — це маса. Гета втілює в собі всі сили і калекції народу. Газета «Звезда». І наші умні і уважні зчитувачі дають їй революційні традиції, революційні ідеї, непереможні організаторські і керівні сили якої були і будуть правдою народу Ленін і Сталін.

У першому номері «Правди» була: «Ми-б ждали, каб рабочия не б'яжувалися адним спачуваннем, а р'язали-б актыўны ўдзел у справе звільнення нашої газети. Няхай не гораць рабочия, што пісьмешта для «непрывічна» работа. Рабочия літаратары не палашоу гатовымі з неба, на падрыхтоўку толькі спяваля, хадзе літаратурнай работы. Неабходна толькі сміяль уявіцца за справу: адва сап'якнешся, а там і навузішся пісьмам».

Гэты стары «Правды» да рабочых ўдараў стаў кіруючым прынцыпам для большэвіцкага друку.

Рабочія і сялянскія карэспандэнты р'ямаюць актыўнейшы ўдзел у рабоце нашых газет. Рабелськы — гэты «камандзіры грамдаскай думкі» — зямі карэспандэнцыямі, пісьмамі, сігналамі аказваюць газетам неаднаймы ўдзел у рабоце газет. За 1937 год у «Звяду» паступіла 37.805 пісьма абавязковаў. З іх 21.233 пісьма ад сялянскіх і 4.668 — ад рабочых. За тры лішні месяцы 1938 года — 10.000 пісьма.

У гэтых пісьмах шматтысячная маса абавязковаў выступае як актыўная сіла змагаюцца за вялікую справу Леніна — Сталіна. Няма такога ўчастка, якога галіны сацыялістычнага будаўніцтва, куды-б не пранікалі вострыя очы рабелськы. На фабрыках і заводах, на будоўлях, у калгасах і ў установах — усюды рабелськы змаганьня з недахопамі, з безспадарожно са значнымі адносінамі да сацыялістычнага маёмасці, з бюракратызмам, дапамагаюць выкрываць ворагаў і т. д.

Рабелськы — гэта людзі з нарада. Яны добра ведаюць жыццё, іх інтэрасы рознастайныя. Аб гэтым вельмі красамоўна гаворыць тэматыка паступаючых у «Звяду» пісьма. За 1937 год паступіла 2.903 пісьма аб абвясаларчасці, 2.650 пісьма аб раскарданні сацыялістычнага маёмасці, 1886 пісьма аб фактах парушэнняў рэвалюцыйнай законнасці, 1.295 — аб рабоце падрыхтоўкі, 1888 — аб рабоце саветскіх арганізацый. Толькі за тры месяцы 1938 года паступіла 2.063 пісьма аб жаласным будаўніцтве.

Ворагі народа не раз прабавалі разв'язваць рабелськы рух. Для гэтага яны высювалі ўсялякі варожыя тэорыі аб «кравісе» рабелськы руху і т. д. Партыя выкрыва гэта гучныя выдумкі ворагаў. Рабелськы рух распе і маіне. З кожным днём распе культура і кругазор рабелськы. Аб гэтым у прыватнасці, свецільны увесня вышп работы з пісьмамі ў «Звяду», біявала рабелськы ў сваіх пісьмах падмаюцца на высокі ўзровень палітычнага абавітвенняў. Збіваючы і абавітвенныя факты, яны палітэвіцкі, жорстка крытыкуюць кіруючыя раённыя партыйныя і саветскія арганізацыі, наркаматы і т. д. За тры месяцы 1938 года «Звезда» атрыала 541 пісьма аб недахопах у рабоце пруючых раённых і цэнтральных арганізацый. У 1937 годзе такіх пісьма было тысячы.

Адначасова рабелськы, як гарачыя патрыёты сваёй радзіны, пішуп і аб тых вялікіх дасягненнях, якія атрымамы намі за ўсіх галінах сацыялістычнага жыцця. За той-жа 1937 год «Звяду» атрымала 2.760 пісьма станоўчага характару, гэта значыць — аб поспехах і перамогах на розных участках работы і будаўніцтва.

Аб тым, яко вельзіарнае значення маюць пісьма і сігналы рабелськы, гавораць рэзультаты развааня. Так, напрыклад за мінулы год па пісьмах і сігналах у «Звяду» рабочы, калгаснікы, служакчы, вучня і т. д. за розныя злачыствы і праступкі былі зняты і змешчаны на ніжэйшую работу 2.123 чалавекі, пералан суду 1.271 чалавек, прыняты на партыйнай адказнасці 225 чалавек і т. д.

Вялікую ролю адгравалі і адгравваюць рабелськы ў справе выкрываі і знішчэння ворагаў народа — шпіёнаў, дзёржанцаў і шкоднікы. Прывядзем толькі алыні прыклады. У Бірэзінскім раёне доўга і боакарна арудвала шпіёна ворагаў народа. Сігнал аб гэтым паступіў у рэдакцыю «Звяды» сельскы студэнт тав. Неспаіров. Яго заметка была змешчана ў «Звядзе», але рэдакцыя гэтым не абмежавалася. Былі сабраны і прааналізаваны ўсе сігналы з гэтага раёна. Туды быў паслан адказны работнік рэдакцыі. У рэзультате, у «Звядзе» быў змешчаны вялікі артыкул, у якім было ўскрэта воражае гняздо.

Па пісьмах і сігналах рабелськы былі ўскреты і абспаджаны зарожы гніды ў Клячуоым, Вяльшым, Горалікм, Смілавічкім і ў радзе іншых раёнаў.

Аднак неабходна з усіх большэвіцкіх шырацою сказаць, што работа з пісьмамі ў рэдакцыі газеты «Звезда» паступаюча ідзе. Аб гэтым гаворыць хоп-бы тое, што з усіх пісьма, паступаючых на разваанне ў 1937 годзе, рэдакцыя дабілася адказаў толькі на 21.097 пісьма, на 11 тыс. пісьма рэдакцыя адказаў ад арганізацый яшчэ не атрыала. І нашу барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, кожнага сігналу трэба прызнаць абсалютна недастатковай.

Неабходна ў той-жа час адзначыць, што рад райкомаў партыі і райвыканкомаў, а таксама некаторыя наркаматы па-бюракратычнаму адносіцца да пісьма працоўных, не разгучоу на іх, аяі, маюцца бюракратычным адікамі і т. д. У «Звядзе» ўжо пісалася аб выключна агідным станавішчы з развааннем на пісьма ў Жлобінскім, Рэчыцкім, Аршанскім раёнах. Асабліва неабходна адзначыць злачыствы адносіны да пісьма працоўных, што мелі месца і зараз яшчэ не ліквідаваны ў Наркамасветы і Наркамземе.

Вуйнейшым недахопам у нашай рабоце з'яўляцца абсалютна недавальная абстаноўка масавай работы з рабелськы. Рабелськы вельмі радка скіаюцца на інтрукцыйныя нарды; з імі радка абмяркуюцца пытанні аб іх удзеле ў рабоце газет. У гэты гаворыць аб слабай сувязі газет з сваім актывам. Маюць месца нават і такія недапушчальныя вышпкі, калі рабелськы месячкі не атрымліваюць ад рэдакцыі паведамленняў аб прынятых мерах па паступаючым імі пісьмах. Абсалютна недастаткова змяшчаюцца пісьма рабелськы на старонках «Звяды».

Усе гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Увуйнейшым недахопам у нашай рабоце з'яўляцца абсалютна недавальная абстаноўка масавай работы з рабелськы. Рабелськы вельмі радка скіаюцца на інтрукцыйныя нарды; з імі радка абмяркуюцца пытанні аб іх удзеле ў рабоце газет. У гэты гаворыць аб слабай сувязі газет з сваім актывам. Маюць месца нават і такія недапушчальныя вышпкі, калі рабелськы месячкі не атрымліваюць ад рэдакцыі паведамленняў аб прынятых мерах па паступаючым імі пісьмах. Абсалютна недастаткова змяшчаюцца пісьма рабелськы на старонках «Звяды».

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Увуйнейшым недахопам у нашай рабоце з'яўляцца абсалютна недавальная абстаноўка масавай работы з рабелськы. Рабелськы вельмі радка скіаюцца на інтрукцыйныя нарды; з імі радка абмяркуюцца пытанні аб іх удзеле ў рабоце газет. У гэты гаворыць аб слабай сувязі газет з сваім актывам. Маюць месца нават і такія недапушчальныя вышпкі, калі рабелськы месячкі не атрымліваюць ад рэдакцыі паведамленняў аб прынятых мерах па паступаючым імі пісьмах. Абсалютна недастаткова змяшчаюцца пісьма рабелськы на старонках «Звяды».

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

СЕЛЬКОРЫ

У Аршанскім раёне вялічавіцца больш 300 чалавек селькору. Алыны з іх пішуп у раённую газету, другія — ў рэспубліканскія, трэція — ў цэнтральныя газеты. Таматыка дасягавіцца пісьма рознастайныя. Каец проста невількія заметкі, якія пазваваюць добрую ці дрэнную работу асобных праўленчых калгасаў, ёсь верхы, апавяданні, зарысоўкі, народныя творчасці, ёсь скарткі. І ў той-жа час за ўсіх пісьма ёсь многа чаго адноўжанага. Пісьма селькору паказваюць, чым жыве раён, які калгаснае сялянства змагаецца за высокі сталіскі ўраджай, за далейшы перамогі калгаснага ладу.

Калгасны селькагаспадарчай арміі імя Варашылава, Высоцкага сельсавета, тав. Шакуцін Мірон вое ўжо некалькі год з'яўляюцца актыўным селькору раённай газеты «Леніскі прызыў» і рэдактарам калгаснай насенгазеты. Ён — калгасны кляўшчык. Зараз, у часе падрыхтоўкі да вясновай с'юбы, працы ў клявовай мого. Адынак гэта вусім не пераходжае тав. Шакуціну прымаць актыўны ўдзел у рабоце большэвіцкага друку. Рэдагуемая ім насенгазета карыстаецца вялікім аўтарытэтам і наваго ў калгаснікы. Зараз яна выходзіць не радзей трох-чатырох разоў у месяц. Насенгазета стала сапраўдным арганізацыйм сацыялістычнага саборніцтва за высокі сталіскі ўраджай.

Калгас «Х з'езд Совету» адзі з перадавых у Зубаўскім сельсавете. У 1937 годзе ён атрымаў высокі ўраджай. Значна ўзрасла вага калгаснага працідця. Усе калгаснікі маюць у сваім карыстанні кароў, свіней і іншую жывёлу. У барацьбе за высокі ўраджай, за поўнаўняны прадавец калгаснікы, немалую ролю адгравала калгаснае насенгазета. На сваіх старонках яна рэгулярна асвятляе ход падрыхтоўкі да вясновай с'юбы, а зараз асвятляе ход палых работ. Насенгазета дапамагае калгасу ў асобным калгаснікам ліквідацыю недахопаў ў сваёй рабоце, паказвае і перадае вопыт работы лепшых калгаснікы-старажынаў і ўдаражынаў.

Рэдактарам гэтай насенгазеты працуе калгасны каваль тав. Белкін. Разам з усім рэдакцый ім старацца не пралушчыць ні адной больш ці менш важнай падзеі. На старонках газеты можна знайсці матэрыялы аб ходзе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, матэрыялы аб рабоце агітатараў і прапагандастаў, матэрыялы

аб слаўных папаніках, аб тым, як выконваюцца абавязальнасці, узятыя калгаснікам, на сацыялістычнае саборніцтва па атрыманню высокіх, сталіскіх ураджаяў.

Ішчэ 29 красавіка гэты калгас закончыў вяснову с'юбу. Калгаснае насенгазета ў паспяховым і дображасным правядзенні с'юбы адгравала вельзіарную ролю. Гэта было адзначана на пасяджанні праўлення калгаса.

Першым допісам калгасніка селькагаспадарчай арміі «Чырвоны ўзход», Баранскага сельсавета, тав. Бацюка ў рэдакцыю газеты «Леніскі прызыў» была скарта на тое, што яму цяжка пісаць не хапае граматыкасі, умона аформіць матэрыял.

Гэта было ў 1934 годзе. Годам пазней Т. Вапкоў паступіў на заочныя курсы рэдактару і членаў рэдакцый калгасных насенгазет, арганізацыйных «Брэстнянскі газетой». Вучоба дала свае рэзультаты. З таго часу поліскі «Вапкоў» усё часцей і часцей пачынае з'яўляцца пад карэспандэнцыямі, змешчанымі ў раённай газеті.

Тав. Вапкоў няк не мірыцца з тым, калі на змешчаныя матэрыялы ў газете не разгучоу кіраўнікі калгасаў і сельсаветаў.

Па вольты многіх год работы рэдактарам, — гаворыць Т. Вапкоў, — я пераканаў, што налі апублікаваны ў насенгазете нават вельмі добрая і правільная заметка — зроблена ішчэ толькі палова. Трэба абавязкова дэбіцца па заметцы рэзультату: каб не парадзілі былі знішчаны, а апісаны на рэдакцыйны добры вопыт атрымаў шырокае распаўсюджванне. Гэтага я дабіўся ў сваёй рабоце.

Такі шлях селькоруўскай дзейнасці прайшоў і стары селькор раённай газеты і «Крестнянскі газетой» Фралю Кузьма, які раней быў уяўным нагрмацным, а цяпер піша і дасялае не дрэнныя допісы. Актыўны ўдзел у рабоце большэвіцкага друку прымаюць і малады селькору і рэдактары калгасных насенгазет тт. Іван Пшчэчыкы, Мішкуняк і рад іншых. Насенгазета, які рэдакуюцца гэтымі таварышамі, з'яўляюцца сапраўды бальмі памочнікам партыйных арганізацый сельсаветаў і калгасаў у правядзенні ў жыцці мерапрыемстваў партыі і ўрада. Гэтыя насенгазеты — актыўны барачыты за высокі сталіскі ўраджай, за ішчэ больш раснае і заможнае калгаснае жыццё.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

У Аршанскім раёне вялічавіцца больш 300 чалавек селькору. Алыны з іх пішуп у раённую газету, другія — ў рэспубліканскія, трэція — ў цэнтральныя газеты. Таматыка дасягавіцца пісьма рознастайныя. Каец проста невількія заметкі, якія пазваваюць добрую ці дрэнную работу асобных праўленчых калгасаў, ёсь верхы, апавяданні, зарысоўкі, народныя творчасці, ёсь скарткі. І ў той-жа час за ўсіх пісьма ёсь многа чаго адноўжанага. Пісьма селькору паказваюць, чым жыве раён, які калгаснае сялянства змагаецца за высокі сталіскі ўраджай, за далейшы перамогі калгаснага ладу.

Калгасны селькагаспадарчай арміі імя Варашылава, Высоцкага сельсавета, тав. Шакуцін Мірон вое ўжо некалькі год з'яўляюцца актыўным селькору раённай газеты «Леніскі прызыў» і рэдактарам калгаснай насенгазеты. Ён — калгасны кляўшчык. Зараз, у часе падрыхтоўкі да вясновай с'юбы, працы ў клявовай мого. Адынак гэта вусім не пераходжае тав. Шакуціну прымаць актыўны ўдзел у рабоце большэвіцкага друку. Рэдагуемая ім насенгазета карыстаецца вялікім аўтарытэтам і наваго ў калгаснікы. Зараз яна выходзіць не радзей трох-чатырох разоў у месяц. Насенгазета стала сапраўдным арганізацыйм сацыялістычнага саборніцтва за высокі сталіскі ўраджай.

Калгас «Х з'езд Совету» адзі з перадавых у Зубаўскім сельсавете. У 1937 годзе ён атрымаў высокі ўраджай. Значна ўзрасла вага калгаснага працідця. Усе калгаснікі маюць у сваім карыстанні кароў, свіней і іншую жывёлу. У барацьбе за высокі ўраджай, за поўнаўняны прадавец калгаснікы, немалую ролю адгравала калгаснае насенгазета. На сваіх старонках яна рэгулярна асвятляе ход падрыхтоўкі да вясновай с'юбы, а зараз асвятляе ход палых работ. Насенгазета дапамагае калгасу ў асобным калгаснікам ліквідацыю недахопаў ў сваёй рабоце, паказвае і перадае вопыт работы лепшых калгаснікы-старажынаў і ўдаражынаў.

Рэдактарам гэтай насенгазеты працуе калгасны каваль тав. Белкін. Разам з усім рэдакцый ім старацца не пралушчыць ні адной больш ці менш важнай падзеі. На старонках газеты можна знайсці матэрыялы аб ходзе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, матэрыялы аб рабоце агітатараў і прапагандастаў, матэрыялы

аб слаўных папаніках, аб тым, як выконваюцца абавязальнасці, узятыя калгаснікам, на сацыялістычнае саборніцтва па атрыманню высокіх, сталіскіх ураджаяў.

Ішчэ 29 красавіка гэты калгас закончыў вяснову с'юбу. Калгаснае насенгазета ў паспяховым і дображасным правядзенні с'юбы адгравала вельзіарную ролю. Гэта было адзначана на пасяджанні праўлення калгаса.

Першым допісам калгасніка селькагаспадарчай арміі «Чырвоны ўзход», Баранскага сельсавета, тав. Бацюка ў рэдакцыю газеты «Леніскі прызыў» была скарта на тое, што яму цяжка пісаць не хапае граматыкасі, умона аформіць матэрыял.

Гэта было ў 1934 годзе. Годам пазней Т. Вапкоў паступіў на заочныя курсы рэдактару і членаў рэдакцый калгасных насенгазет, арганізацыйных «Брэстнянскі газетой». Вучоба дала свае рэзультаты. З таго часу поліскі «Вапкоў» усё часцей і часцей пачынае з'яўляцца пад карэспандэнцыямі, змешчанымі ў раённай газеті.

Тав. Вапкоў няк не мірыцца з тым, калі на змешчаныя матэрыялы ў газете не разгучоу кіраўнікі калгасаў і сельсаветаў.

Па вольты многіх год работы рэдактарам, — гаворыць Т. Вапкоў, — я пераканаў, што налі апублікаваны ў насенгазете нават вельмі добрая і правільная заметка — зроблена ішчэ толькі палова. Трэба абавязкова дэбіцца па заметцы рэзультату: каб не парадзілі былі знішчаны, а апісаны на рэдакцыйны добры вопыт атрымаў шырокае распаўсюджванне. Гэтага я дабіўся ў сваёй рабоце.

Такі шлях селькоруўскай дзейнасці прайшоў і стары селькор раённай газеты і «Крестнянскі газетой» Фралю Кузьма, які раней быў уяўным нагрмацным, а цяпер піша і дасялае не дрэнныя допісы. Актыўны ўдзел у рабоце большэвіцкага друку прымаюць і малады селькору і рэдактары калгасных насенгазет тт. Іван Пшчэчыкы, Мішкуняк і рад іншых. Насенгазета, які рэдакуюцца гэтымі таварышамі, з'яўляюцца сапраўды бальмі памочнікам партыйных арганізацый сельсаветаў і калгасаў у правядзенні ў жыцці мерапрыемстваў партыі і ўрада. Гэтыя насенгазеты — актыўны барачыты за высокі сталіскі ўраджай, за ішчэ больш раснае і заможнае калгаснае жыццё.

Ус гэтыя буйнейшыя недахопы не прырпмы. На іх ліквідацыю, на шырэкае разгортванне масавай работы з рабелськы, на барацьбу за дзейнасць кожнага рабелськы пісьма, на арганізацыю актыўнага ўдзелу ўсёй арміі рабелськы ў кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, на далейшы, яшчэ большы ўдзел рэвалюцыйнай пільнасці рабелськы неабходна сёння аманентравіць увагу ўсім работнікам большэвіцкага друку, усім партыйным арганізацыям.

У Аршанскім раёне вялічавіцца больш 300 чалавек селькору. Алыны з іх пішуп у раённую газету, другія — ў рэспубліканскія, трэція — ў цэнтральныя газеты. Таматыка дасягавіцца пісьма рознастайныя. Каец проста невількія заметкі, якія пазваваюць добрую ці дрэнную работу асобных праўленчых калгасаў, ёсь верхы, апавяданні, зарысоўкі, народныя творчасці, ёсь скарткі. І ў той-жа час за ўсіх пісьма ёсь многа чаго адноўжанага. Пісьма селькору паказваюць, чым жыве раён, які калгаснае сялянства змагаецца за высокі сталіскі ўраджай, за далейшы перамогі калгаснага ладу.

Калгасны селькагаспадарчай арміі імя Варашылава, Высоцкага сельсавета, тав. Шакуцін Мірон вое ўжо некалькі год з'яўляюцца актыўным селькору раённай газеты «Леніскі прызыў» і рэдактарам калгаснай насенгазеты. Ён — калгасны кляўшчык. Зараз, у часе падрыхтоўкі да вясновай с'юбы, працы ў клявовай мого. Адынак гэта вусім не пераходжае тав. Шакуціну прымаць актыўны ўдзел у рабоце большэвіцкага друку. Рэдагуемая ім насенгазета карыстаецца вялікім аўтарытэтам і наваго ў калгаснікы. Зараз яна выходзіць не радзей трох-чатырох разоў у месяц. Насенгазета стала сапраўдным арганізацыйм сацыялістычнага саборніцтва за высокі сталіскі ўраджай.

Калгас «Х з'езд Совету» адзі з перадавых у Зубаўскім сельсавете. У 1937 годзе ён атрымаў высокі ўраджай. Значна ўзрасла вага калгаснага працідця. Усе калгаснікі маюць у сваім карыстанні кароў, свіней і іншую жывёлу. У барацьбе за высокі ўраджай, за поўнаўняны прадавец калгаснікы, немалую ролю адгравала калгаснае насенгазета. На сваіх старонках яна рэгулярна асвятляе ход падрыхтоўкі да вясновай с'юбы, а зараз асвятляе ход палых работ. Насенгазета дапамагае калгасу ў асобным калгаснікам ліквідацыю недахопаў ў сваёй рабоце, паказвае і перадае вопыт работы лепшых калгаснікы-старажынаў і ўдаражынаў.

Рэдактарам гэтай насенгазеты працуе калгасны каваль тав. Белкін. Разам з усім рэдакцый ім старацца не пралушчыць ні адной больш ці менш важнай падзеі. На старонках газеты можна знайсці матэрыялы аб ходзе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, матэрыялы аб рабоце агітатараў і прапагандастаў, матэрыялы

аб слаўных папаніках, аб тым, як выконваюцца абавязальнасці, узятыя калгаснікам, на сацыялістычнае саборніцтва па атрыманню высокіх, сталіскіх ураджаяў.

Ішчэ 29 красавіка гэты калгас закончыў вяснову с'юбу. Калгаснае насенгазета ў паспяховым і дображасным правядзенні с'юбы адгравала вельзіарную ролю. Гэта было адзначана на пасяджанні праўлення калгаса.

Першым допісам калгасніка селькагаспадарчай арміі «Чырвоны ўзход», Баранскага сельсавета, тав. Бацюка ў рэдакцыю газеты «Леніскі прызыў» была скарта на тое, што яму цяжка пісаць не хапае граматыкасі, умона аформіць матэрыял.

Гэта было ў 1934 годзе. Годам пазней Т. Вапкоў паступіў на заочныя курсы рэдактару і членаў рэдакцый калгасных насенгазет, арганізацыйных «Б

НЕІСНУЮЧЫЯ ЗВЕННІ

Ці ёсць у калгасах Камарынскага раёна звенні высокага ўраджаю? За гэтыя пытанне загадзя разведмалдзела тав. Хапкін і кіруючыя работнікі раёна нават пакрыўдзіцца, але ўпэўнена адкажуць:

— Што за пытанне... Вядома, ёсць, і не адно, не два, а палых 388...

Гэта лічба ў раёне стала агульнавядомай. Аб ёй гавораць на шматлікіх нарадах, з'ездах, аб ёй паведамлялі ў рэспубліканскія арганізацыі. Сапраўды, за час падрыхтоўкі таіх станаўскіх звенняў у калгасах раёна была створана доволі вялікая колькасць звенняў высокага ўраджаю. Многія звеннявыя заключылі паміж сабой дагаворы на сацыялістычнае спадарожніцтва, былі ўзяты канкрэтныя абавязальніцтвы, у рэальным праблема значная работа па збору мясцовых угоддзяў і т. д.

Але зрок, калі раён падпарадкалі заканчэння вясновай сяўбы, у калгасах пачка знізілі такіх станаўскіх звенняў, якіх-б мець свае пэўныя ўчасткі зямлі, пасялі-б на іх і зарад рыхталіся даглядаць свае пасевы.

У калгасе імя Кірава, Лукаедаўскага сельсавета, раённыя кіраўнікі ўвесь час лічылі, што ёсць 22 звення станаўскага ўраджаю. На самай справе тут няма ні аднаго звення. Старшыня калгаса тав. Сіманенка заявіў:

— Звенні ў нас ёсць, але ні аднаму з іх не адрэзаны ўчасткі. Закопаны сяўбу, — тады і адзіночным участкам.

Яна наўравае спадарожніцтва старшыні калгаса аб ролі станаўскага звення ў павышэнні ўраджайнасці ёсць вынік нежаданага правільна арганізавана працы ў калгасе і брагадзе. Прычыны ўсё гэта фармальна створаныя ў калгасе станаўскіх звенняў, тут прадаўжаюць працаваць па-старому — скопам, паслядоўна не выконваючы ўчасткі абавязальніцтваў па падрыхтоўцы ўраджайнасці.

Старшыня калгаса «Чырвоная Украіна», Глебоўскага сельсавета, тав. Максименка, які не жадае адрыта прызнання, што звенні ў калгасе не існуюць, і да гэтага часу займаецца алукаваннем.

На пытанне — колькі ў калгасе ёсць звенняў высокага ўраджаю, Максименка, не задумваючыся, адказвае:

— 24.

— Пакажыце ўчастак хоць-бы аднаго звення.

Тут Максименка, пасля доўгай паузы пераключае адказвае:

— А вось ўчастак, адзясца, ёсць толькі ў аднаго звення — Галі Мацпура...

Астатнім звенням участкі не адрэзаны, але іх чамусьці ў калгасе ўсё яшчэ лічылі існуючымі звеннямі, у чым запэўваюць і раённыя кіраўнікі.

Не існуюць звенні і ў яшчэ адным з буйнейшых калгасаў раёна — «Рухавіч» рэвалюцый, Верхне-Жарскага сельсавета, каля тут, па вестках разведмалдзела, лічыцца 20 звенняў. Прызначана звеннявой Надзя Юшчанка скардзіцца:

— Думаець, мы-б не забяспечылі высокага ўраджаю, каб нам адрэзалі ўчасткі? Угнаенне мы збіралі, а зарад не ведаем куды яго дэляць. Мы заканчваем сяўбу бульбы, але не ведаем, дзе будзе многі ўчасткі. Брагадзір Пятро Гапуш гаворыць: потым адрэзаць...

Калгаснікі Камарынскага раёна, які ўсё калгаснікі нашай рэспублікі, гавораць жадаюць атрымаць у гэтым годзе ўрады ўраджаю. Як і ўсюды, мы тут бачым вялікі вытворчы ўздым. Ал разведмалдзела, ад усюг раёнага кіраўніцтва патрабуецца дапамога калгасам правільна арганізаваць працу, аказаць канкрэтную дапамогу станаўскім звенням высокага ўраджаю, каб пасляхова выканаць узятыя на соцадагавора абавязальніцтвы. Замест гэтага ў Камарыне абмежавалі агульнымі разважаннямі аб станаўскіх звеннях. У большасці калгасаў звення ствараліся фармальна, калгаснікі самі ў іх не падбіраліся, пытанні аб адрэзання звенняў вырашаліся ў канцылярыях, без уліку жадаў саміх калгаснікаў. Справа нават дайшла да таго, што «створачым» звенням не выдзяляюць пэўныя ўчасткі зямлі, хцяг агульнавядома, што звенні павінны спачатку да канца апрацоўваць, даглядаць свой ўчастак, свае пасевы.

Такім чынам, фармальныя адносіны з боку раёнага кіраўніцтва да стварэння станаўскіх звенняў прывялі да прамога апацнення іх соцадабрыцтва за высокі ўраджай. Станаўскія звення, якія ў пераважна падрыхтоўкі да вясны збірлі рэзультат угнаенне, рыхталіся высокакаснае насенне, — пільпер чапат не ведаюць дзе і як гатаваць угнаенне і насенны матэрыял выкарыстоўваюцца. Сапраўдных звенняў — толькі адзінкі. На жаль, раёнае кіраўніцтва не прадумала важнейшыя пытанні станаўскага руху ў калгасах і па-ранейшаму самазадаволена спыражае:

— У раёне існуюць 388 звенняў станаўскага ўраджаю...

Н. ВІШНЕУСІ.

РАЗРЫЎ ПАМІЖ ПАДРХТОЎКАМ ГЛЕБЫ І СЯЎБОЙ

Перадвыя калгасы Падляскага раёна свочасова разгарнулі вясноваю сяўбу. Калгас імя Кубышова, Васільеўскага сельсавета, яшчэ да 1 мая поўнацю выканалі плав сяўбы, і зпрача гэтага засеяў звыш плана 6 гектараў зямельных у Уноўскавоных землях. Заключыў сяўбу калгас імя Будзінага і некаторыя іншыя.

Аднак, побяч з гэтым ёсць калгасы, якія толькі ў апошнія дні, прычым вельмі марудна, пачынаюць разгортваць масавую сяўбу. У першую чаргу гэта адносіцца да калгасаў Соснінскага, Громаўскага, Салоніцкага і Язіманскага сельсаветаў. Тут вельмі доўга разважалі аб дрэнным надвор'і. Нават пасля таго, як усталяваліся дэбныя сонечныя дні, сяўба разгортваецца вельмі марудна.

У той час, калі перадавалі калгасы заканчваюць сяўбу яравых, плав сяўбы па ўсюму раёну на 30 працэнта выкананы толькі на 20 прац. Адна з важнейшых прычын — гэта вялізарны разрыў, які ідуць паміж падрых-

тоўкай глебы і сяўбы. Раёныя арганізацыі не прынялі меры, каб зарад з падрыхтоўкай глебы забяспечыць высокую тэмпу сяўбы.

З многіх вясельцаў паступаюць звесткі аб буйнейшых недахопах па акасі плавных работ. У калгасах Кушлікоўскага сельсавета ёсць 5 конных і адна трактарная ралкоўныя сямкі, але ні адна з іх не скарыстоўваецца. У калгасах Арлейскага сельсавета 153 гектары зямельных засеяны ўручную, а сямкі не выкарыстоўваюцца. Такое-ж становіцца наглядзецца і ў некаторых іншых калгасаў раёна.

Раёныя зямельны аддзел нічога канкрэтнага не прадпрымае, каб арганізаваць бесперабойную работу трактарных і конных сямкаў. Нааварот, прастой сямкаў у райаемадзельце да апошніх дён растлумачвалі тым, што нібы глеба не падсохла, што з сямкамі нельга ўстаць на нігу. Гэтымі разважаннямі фактычна патураюць зрыўшчыкам ралкоўнай сяўбы.

А. ЖЫХАРАУ.

РЭКОРД ТРАКТАРЫСТА тав. БАЧЫШЧА

ЧАШНІКІ. (Па тэлефону). 3 мая трактарыст Вяцінскай МТС тав. Бачышча даў рэкордную выпрацоўку на трактары ХТЗ. За 10-гадзінны работы дасяў

ён узяў 22 гектары пры норме 2 гектараў. За час вясновай сяўбы тав. Бачышча ажакоўмі 200 кілаграмаў гаруца.

ДЗЕНЬ ДРУКУ

(П Р А Ц Я Г)

барацьбе за калектывізацыю сельскай гаспадаркі, росквіт соцыялістычнай культуры большавіні друк адграў вялікую вялікую і важную ролю. Ён надхпаў ініцыятыву мас, арганізоўваў сацыялістычнае спадарожніцтва, змагаўся за рэзым жаноўмі, за ўмацаванне сацыялістычнай ўласнасці, павышэнне прадукцыйнасці працы. Ён ускрываў недахопы і прамкі ў нашай рабоце, ён бялітасна выкрываў кантравольныя падкопы ворагаў народа.

Наш друк пад кіраўніцтвам партыі падхпаў і шырока распаўсюдзіў гістарычны пачына Аліксея Стаханова і надхпаў змагаўся і змагацца за ўкараненне станаўскіх метадаў працы.

Умацоўваючы свае сувязі з масамі, ператваралі ў жыццё сталінікі лозунг аб разгортванні большавіцкай самакрытыкі, высока несучы сцяг ленынска-сталінскай партыінасці, прымыповасці і непрымыповасці да ворагаў, наш друк дабіваўся ўсё новых і новых перамог.

Большавіцкі друк, накіроўваемы партыяй Леніна-Сталіна, бялітасна змагаўся з усімі ворагамі партыі, дзурпунікамі, здраднікамі, прадажнікамі і іх пасобнікамі. На ўсіх этапах наш друк выкрываў перад шырокімі масамі подлы і гнусных рэстаўратараў пачынае чыска-капіталістычнага рабства, прадельных шпіёнаў і забойцаў, лалушчы сабаг фашызма — тракцістаў, віноўцаў, бухарынцаў, буржуазных напывалістаў і іх пасобнікаў Ворагі народа — тракціска-бухарынскія банды

ты прабавалі выкарыстаць друк у сваіх кантравольных мэтах, прабавалі прытуліць самую вострую, самую моцную зброю партыі. Ворагі імкнуліся разваліць расельскараўскі рух, разбурыць сувязь газет з масамі, насадзілі пачхлімства, успыралі пільнасць. Маюць ворагаў быў раскрыты партыяй Стаўфа подлыя здрадніцкія з тракціска-бухарынскай пайкі аказалася яшчэ раз бітва.

Большавіцкі друк, разгортваючы з дня на дзень самакрытыку, ускрываючы недахопы работы ляржачных і грамадскіх арганізацый, дабіваўся знішчэння гэтых недахопаў, выхоўвае масы ў духу смелай, часнай, большавіцкай самакрытыкі. Смелай разгортваючы самакрытыку, друк павінен няўтомна павышаць палітычную пільнасць мас, іх мабільна-гатунасць перад ворагам вельбасці вяснага яладу на Советскі Саюз.

Таварыш Сталін на лозуўска-саванікі Пленуме ЦК ВКП(б) высулзуў задачу авалодання большавізмам. Ажыццяўляючы яе, наш друк абавязан умацаваць палітычнае выхаванне мас, павысіць свой ізіна-палітычны ўзровень, пакончыць з гіюлой практыкай, калі газету робіць неважлікі круг штатных газетных супрацоўнікаў, калі газету дрэнна звязана з масамі і расельскараўмі. Да ўдзелу ў газетна павінен быць прыцягнуты шырокі актыв партыі і непартыйных большавікоў, да канца аднаго справе партыі Леніна-Сталіна, рашуча павінна быць палеп-

ПРЫЁМ ЗАМЕЖНЫХ РАБОЧЫХ ДЭЛЕГАЦЫЙ У ВЦСПС

3 мая ў Акцібрэскай зале Дома саюзаў адбылося пасяджэнне Прэзідыума ВЦСПС і старшыні ЦК саюзаў сумесна з замежнымі рабочымі дэлегатыямі, прыхаўшымі ў СССР на першамайскія ўрачыстасці.

Ад імя Прэзідыума ВЦСПС выступіў з акладам сакратар ВЦСПС тав. Швернік.

Тав. Швернік падрабязна спыняецца на перамогах соцыялізма ў Советскім Саюзе, на росце ўсіх галін нашай народнай гаспадаркі, на палыпшэнні матэрыяльнага становішча і павышэнні культурнага ўзроўню працоўных нашай краіны.

Доўга немаўкачымі апалдементамі сустракаюць прадстаўнікі пролетарыята капіталістычных краін заяву аб тым, што пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі працоўных Советскага Саюза заваявалі вельміважныя правы — права на працу, права на адпачынак, права на асвету, права на матэрыяльнае забеспячэнне ў старасці, а таксама ў выпадку хваробы і страты працаздольнасці, — запісаных ў Сталінскай Канстытуцыі.

Тав. Швернік у адказ на пытанні дэлегатаў аб профсаюзным адзінстве падрабязна расказавае аб перагаворах, якія вяліся ў Маскве, ляміж прадстаўнікамі Усеазаўскага Цэнтральнага Савета прафесіянальных саюзаў і Міжнароднага аб'яднання прафесіянальных саюзаў.

Совецкія профсаюзы высулзулі наступныя ўмовы ўстанавлення адзінства профсаюзаў СССР з міжнародным аб'яднаннем профсаюзаў на аснове профсаюзнага адзінства па ўсім свеце для барацьбы супроць фашызма і ваіны:

«Дэлегаты ВЦСПС пранімаю наступныя ўмовы для ўстанавлення адзінства профсаюзаў СССР з міжнародным аб'яднаннем профсаюзаў:

а) Актывацыя міжнароднага аб'яднання профсаюзаў у пытаннях барацьбы рабочага класа супроць ваіны і фашызма;

б) Скарыстоўванне ўсіх сродкаў прапаганда і агітацыі супроць ваіны і фашызма (рабочыя школы, друк, радыё, кіно і іш.);

в) Арганізацыя ва ўсіх краінах пролетарскіх сямкіў супроць дзяржаў агрэсараў: Германіі, Італіі і Японіі (адмаўленне ад пагарузі суднаў краін агрэсараў, адмаўленне ад перавозак у гэтых краінах, арганізацыя забастовак на прадпрыемствах, выпрацоўваючых зброю і прадметы снаражэння для агрэсараў і т. д.);

г) Актыўная дапамога Іспаніі і Кітаю ў іх барацьбе супроць агрэсараў: Германіі, Італіі і Японіі;

д) Садейнічанне аб'яднанню профсаюзаў у тых краінах (ЗША, Чэхаславакія, Канада, Паўночная Амерыка, Іспанія і т. д.), дзе яны ўжо расколаты або дзе ёсць якая-небудзь пагроза расколу;

е) Падтрыманне адзінага пролетарскага і народнага фронту ў барацьбе суп-

роць фашызма і ваіны ў тых краінах, дзе ён усю існуе.

Дэлегаты ВЦСПС ставіць рад арганізацыйных пытанняў:

1. Дэлегаты ВЦСПС высювае пытанне аб скліканні жэстранага кангрэса Міжнароднага аб'яднання профсаюзаў, у якім будуча прымаць удзел совецкія профсаюзы, для замацавання адзінства профроку.

2. Міжнароднае аб'яднанне профсаюзаў павінна мець трох старшынь, адзін з іх — прадстаўнік совецкіх профсаюзаў. Старшынястанавленне ў бюро адбываецца пачаргова.

Адным з генеральных сакратараў павінен быць прадстаўнік совецкіх профсаюзаў.

3. Совецкія профсаюзы, беручы на сябе вельзарныя фінансавыя абавязальніцтвы, што вынікаюць са статута (5.280.000 французскіх франкаў), — павінны атрымаць гарантыю, што тыя мільёны франкаў, якія будуча унесены совецкімі профсаюзамі, не пойдуча на прапаганду супроць СССР і советскага профроку.

Такія былі ўмовы совецкіх профсаюзаў.

Пасля абмену думкамі паміж абодвумі дэлегатыямі былі прыняты асноўныя ўмовы ўстанавлення адзінства профсаюзаў СССР з Міжнародным аб'яднаннем профсаюзаў.

У рэзультате прынятых умоў дэлегаты профсаюзаў СССР і дэлегаты Міжнароднага аб'яднання профсаюзаў абавязаліся ўвесці неадкладна, з аднаго боку, у Прэзідыум Усеазаўскага Савета прафесіянальных саюзаў СССР і, з другога боку, — у бюро і генеральны савет міжнароднага аб'яднання профсаюзаў на зыгверданне прынятыя асноўныя палажэнні, што вынікаюць з абодвухых перагавораў.

Выканком Міжнароднага аб'яднання профсаюзаў, заслужаўшы і амерыканскае і французскае дэлегатыі, паслаў у Маскву, на паліцыю магчымым прыняць умовы совецкіх профсаюзаў аб устанавленні адзінства профсаюзаў СССР з Міжнародным аб'яднаннем профсаюзаў і перабіць пытанне на вышэйшыме надхкоўдзятэй сесіі Генеральнага савета Міжнароднага аб'яднання профсаюзаў у гор. Осло, прапануючы Генеральнаму савету адхіліць прад'яўленыя профсаюзамі СССР умовы.

Тав. Швернік заканчвае сваё выступленне заяваю аб тым, што работы клас Советскага Саюза, аб'яднаны ў прафесіянальны саюз, будзе і надалей лавіаваць адзінства профсаюзаў СССР з міжнародным аб'яднаннем профсаюзаў.

Пасля тав. Шверніка выступіў віцэ-старшыня Усеазаўскага Рабочага саюза Іспанія ваенны камісар Эдмунт Домінгес і сакратар секцыі саюза маладоў Англіі Тул Фрыдрых-Роберт.

(БЕЛТА).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСІ) ФРОНТ

Згодна афіцыйнаму зводу істанскага міністэрства абароны, 3 мая дасейткім ваекамі мячэжнікаў пад прыкрыццём сільнага артылерыйскага агню фарсіравалі раку Серра і дасягнулі вяршыні Монталіу (на поўдзень ад Лерыды). Аднак, пасляхова контратакаваў рэспубліканцы адхілілі праціўніка, прымушчы яго адступіць за раку і вярнуцца да выхадных пазіцый. Мячэжнікі панеслі вялікія страты.

Спробы мячэжнікаў атакаваць рэспубліканскія пазіцыі ў сектары Трэма (на поўчак ад Лерыды) поўнацю адбіты рэспубліканскімі войскамі.

У раёне Аліага (сектар Тэрзула) мячэжнікі прадпрынялі наўспленне пры падтрыманні вялікай колькасці танкаў,

артылерыі і самалётаў. Рэспубліканскім войскам удалося не толькі зрымаць наступленне праціўніка, але і паспяховымі контратакамі панесці мячэжнікам цяжкія страты.

БАМБАРДЫРОВА МАРЫДА

Па паведамленню агенства Галас, 3 мая вечарам мячэжнікі падвергі Мадрыд артылерыйскаму абстралу. Снарады палалі ў цэнтры горада. Забіта каля 50 чалавек. Ёсць многа раненых.

МАГУТНЫЯ АНТЫФАШЫСЦКІЯ ДЭМАНСТРАЦЫІ У ЧЭХАСЛАВАКІ

ПРАГА, 3 мая. (БЕЛТА). 1 мая адзначалася магутным антыфашысцкім дэманстрацыямі па ўсёй Чэхаславакіі. Найбольш шматліка, як паведамляюць ўжо, была дэманстрацыя ў Празе; у ёй прымаля ўдзел звыш 100 тысяч чалавек. У Брно (голюны горад Маравіі) дэманстравала 60 тыс. чалавек, у Братыславе (Славакія) — 50 тысяч, у Маравускай Астраве — 50 тысяч чалавек, у Пільзене — 25 тыс. чалавек.

У Судэцка-Нямецкай вобласці кампартыя, зламаўшы супраціўленне рэакцыйных лідэраў нямецкай соцыял-дэ-

макратыі, дабілася амаль усюды шчыльна адзіных антыфашысцкіх дэманстрацый. У гэтых дэманстрацыях прымаля ўдзел сотні тысяч працоўных немцаў, у тым ліку ў горадзе Лібне — 20 тысяч, у Усці над Лабем — 15 тысяч, Целічэ — Шанове — 15 тысяч т. д. На мітынгх выступалі камуністы, соцыял-дэмакраты і чэшскія соцыялісты. Тысячы чырвоных сцягоў і пачаў заклікалі да стварэння адзінаго фронту барацьбы супроць пагрозы ілейнаўцаў і небяспечнага нападу германскага фашызма.

СУТЧЫКІ ПАМІЖ РАБОЧЫМІ І ФАШЫСТАМІ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 4 мая. (БЕЛТА). Газеты перадаюць падрабязнасці аб першмайскіх выступленнях у Польшчы.

Паводле паведамлення газеты «Літоўскі кур'ер» падзенны, у г. Львова 1 мая былі сутчкі паміж фашыстамі з эндкаўскага лагера (напывал-дэмакратамі) і дэманструючымі рабочымі. У выніку гэтых сутчыкаў у Львова паранены 44 чалавекі, у тым ліку 8 цяжка.

У Перамышлі (Львоўскае ваяводства) таксама адбылася сутчыка ізіпаў рабочымі. Некалкі чалавек паранены кантужана.

У Глыні, паводле паведамлення зет, адбылася ўнушальная першмайская дэманстрацыя, у якой прымаў ўдзел таксама матросы польскага гандлёвага флота.

ДЭКЛАРАЦЫЯ ІСПАНСКАГА ўРАД

ВАРСЕЛОНА, 3 мая. (БЕЛТА). Совет міністраў Іспаніі апублікаваў дэкларацыю, у якой іспанскі ўрад заявіў, што ваіна, якую вядзе Іспанская рэспубліка супроць фашысцкіх мячэжнікоў і інтэрвенту, праследуе наступныя мэты:

1. Забеспячэнне поўнай незалежнасці і тэрытарыяльнай цаласнасці Іспаніі.

2. Вызваленне Іспанскай тэрыторыі ад захваліўшых яе замежных ваенных сіл і ад тых замежных элементаў, якія пад рознымі паводамі прабуюць устанавіць юрыдычнае і эканамічнае панаванне над Іспаніяй.

3. Юрыдычная структура рэспублікі будзе вызначана шляхам свабоднага выказання волі нацыі ў часе плекіцыта, які будзе праведзены пасля сканчэння ваіны.

4. Дзяржавай будзе забеспячана павяла свабод асобных абласцей без шкоды для адзінства Іспаніі, і свабоднае развіццё напывалных асабліва-спецыяльных розных народаў, населяючых Іспанію.

5. Іспанская дзяржава гарантуе ўсю паўнату праў сваім грамадзянам у прыватным і сацыяльным жыцці, а таксама свабоду сумлення і рэлігіі.

6. Забеспячваючы законна набытую ўласнасць і не перахпаваючы прыватнай ініцыятыве, дзяржава шляхам кантролю над сацыяльна-эканамічным жыццём краіны будзе змагацца супроць таго, каб накапленне багачства прывяло да эксплуатацыі грамадзян, будзе ўсюмерна захваць чалавечую ўласнасць і падмаць эканамічны і культурны ўзровень вырабляючых класаў. Будуча захаваны ўласнасць і законная інтарэсы чужаземцаў, не маючых дачынення да мячэжа, прычым урад ужо стварыў мэханізм для ўстанавлення размеру страт, нанесеных ваіной чужаземцам.

Будзе праведзена глыбокая аграрная рэформа, якая ліквідуе старое поўчыскае феадыальнае землеўладанне і ўмацуе сялянскую зямельную ўласнасць на аснове дэмакратычных законаў.

7. Дзяржава гарантуе права працоўных праз перадавое сацыяльнае зааонадаўства.

8. Асноўнымі клопатамі дзяржавы бу-

дуча з'яўляюцца культурнае, фізічна маральнае развіццё нацыі.

10. Іспанская армія, верны аплот незалежнасці свайго народа, будзе сабодна ад ускай партыйнай гегемоніі тэндэнцыі Іспанія разаву і ўзміць усё свае абаронныя сродкі, эфектыўна праводзіць палітыку, асваваю на прычынах захавання мі захавання дагавораў і пактаў і павлігі нацыі.

11. Будзе праведзена шырокая пільна для ўсіх іспанцаў, якія шчыжаюць у вельзары і вельзары работе па аднаўленню і ўмацаванню сваёй радзімы.

ВАРСЕЛОНА, 3 мая. (БЕЛТА). Іспанскі друк з поўным адобраннем ментуе дэкларацыю ўрада. Орган партыі «Фронт рохо» падхпаў ішчэ той дэкларацыю поўнацю благу на Канстытуцыі і з'яўляецца сапраўнай праграмай дэмакратычнай рэсплікі.

«Вантуардыя», газета, блізка ўрада, піша, што ўрадавая дэкларацыя з'яўляецца дакументам, разлічаным на многія годы. Газета лічыць, што гэ дакумент «кладзе канец ускага рывалюткам, якімі спекулююць вогі Іспаніі».

ПРЫЕЗД ГІТЛЕРА У РЫМ

РЫМ, 3 мая. (БЕЛТА). Гітлер п'быў сёння вечарам у Рыме. Ён спаткаўся каралём і Мусаліні.

ПАРЫЖ, 4 мая. (БЕЛТА). Італьянскія фашысты падрыхтавалі, як вядома Гітлеру помпезна-баранную сустраку ў Турynie адбылася дэманстрацыя ў кіногаатры «Статуто», дзе бітва крычала «Далю Гітлера!», дзе піш падхпаўца Італію Гітлеру». Дэманстрацыя была спяканая толькі сля ўмяшання паліцыі.

Намеснік адзнамага редактара І. М. ОФЕНГЕЙМ

Ад 3 мая

на экране гукваы мастацкі фільм

ЖЫЦЬ

вытворчасці Ленінскай

Зышч праграма — кінохроніка.

Пачатак сесалсаў: 6.30, 8.30, 11 г.

ВЫШАЎ З ДРУКУ

расылаецца падпісчыкам

І ПАСТУПІЎ У ПРОДАЖ

ЖУРНАЛ

„Большавік Беларусі“ № 4

Гукваы кіноаграт «Інтэрнацыяналь»

Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр

5 мая

Абак. 175

ВОУНА СТАРКА

Беларускі тэатр

Оперы і Балета

5 мая

ШХІ ДОН

Гукваы кіноаграт «Чырвоная зорка»

ВОЛГА-ВОЛГА

Пачатак: 4.30, 6.30, 8.30 і 10.30

Гукваы кіноаграт «Пролетарскі»

ВОЛГА-ВОЛГА

Пачатак: 7, 9 і 11 г. веч.

Далічы кіноаграт «ОСТРОВ СКОРПІЦІ»

РАДЗІМА КІПЧА

Кіноаграт «Навіны дзень»

1. Першыя сямкі парад у Менску. Журнал «Саваніцкі» № 19

2. Журнал «Беларускі» № 4

3. Сёла прор (кінохроніка)

4. Сёла прор (кінохроніка)

5. Сёла прор (кінохроніка)

6. Сёла прор (кінохроніка)

7. Сёла прор (кінохроніка)

8. Сёла прор (кінохроніка)

9. Сёла прор (кінохроніка)